

Выходзіць са жніўня 1991 года

ЗАСНАВАЛЬНІК:
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь

Часопіс перарэгістраваны ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Пасведчанне № 467 ад 8 чэрвеня 2009 года.

Галоўны рэдактар
А.І. САЧАНКА

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ:

К.С. ФАРЫНО, В.В. ЯКЖЫК,
В.У. ЧЭЧАТ, Л.А. ПАНЬКО,
В.А. ШЫШКІНА, І.У. ЖЫТКО,
Г.А. НІКАШЫНА, В.М. ШАШОК,
І.А. КАМАРОВА, Л.М. ВАРАНЕЦКАЯ,
Г.Р. МАКАРАНКАВА, А.Л. ДАВІДОВІЧ,
Ю.У. ЕМЯЛЯНЕНКА, Н.Г. ГРЫНЕВІЧ,
Р.Р. КАСЯНОК, С.А. ШТАБІНСКАЯ,
Н.Ф. ПАШКАВЕЦ, Л.М. КЛЫШКО.

НАВУКОВЫЯ

КАНСУЛЬТАНТЫ:

В.І. ІУЧАНКАЎ, Л.Д. ГЛАЗЫРЫНА,
Я.Л. КАЛАМІНСКІ, І.А. КАМАРОВА,
Н.С. ЛАГВІНА, А.І. ЛЯУКО,
Т.О. СТАРЖЫНСКАЯ, Л.Г. ТАРУСАВА,
І.І. ЦЫРКУН, В.У. ЧЭЧАТ.

КАНСУЛЬТАНТЫ ЧАСОПІСА:

Брэсцкая вобласць
Н.Д. ШАМОВІЧ.
Віцебская вобласць
А.В. ЛЯДВІНА.
Гомельская вобласць
Г.В. МЕЛЬНІКАВА.
Гродзенская вобласць
А.Л. КУХТА.
Магілёўская вобласць
Л.А. БАГНОУСКАЯ.
Мінская вобласць
І.А. ІВАНОВА.
г.Мінск
Г.Ф. АСТРОЎСКАЯ.

ЛІТАРАТУРНЫЯ РЭДАКТАРЫ:
Н.В. МІХАДЗЮК, А.М. МАЛІНОЎСКАЯ

МАСТАЦКА-ТЭХНІЧНАЯ ГРУПА:
М.М. БУДЧАНІН, А.І. БУЖЫНСКАЯ,
М.К. ПАЧАНКА

Дзяжурны рэдактар:
Н.Ф. ПАШКАВЕЦ

© «Пралеска», чэрвень, 2012.

Адрас рэдакцыі:

220103, г.Мінск, вул. Сядых, 42.
Тэл.: 8 017 281-20-65; 8 017 281-50-84;
8 017 281-26-62 (бухгалтэрыя).

E-mail: praleska-red@tut.by

Сайт: http://praleska-red.by

Падпісана да друку 01.06.2012.

Папера афсетная, на вокладцы

мелаваная, на ўкладцы афсетная.

Фармат 60x84 1/8. Ум. друк. арк. 8,5.

Ум. фарб.-адбіт. 11,3. Улік.-выд. арк. 10,5.

Тыраж нумара 10 613 экз.

Заказ 1465.

Надрукавана ў РУП «Выдавецтва «Беларускі Дом друку».

ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220103, г.Мінск,

проспект Незалежнасці, 79.

У НУМАРЫ

АКТУАЛЬНА!

- ПРОФСОЮЗ: ПРОБЛЕМЫ ОБЩИЕ И ЛИЧНЫЕ. Беседа главного редактора журнала «Пралеска» Алеся Саченко с председателем Белорусского профессионального союза работников образования и науки Александром Александровичем Бойко **2**
- ВОЗРОЖДЕНИЕ: НАРОВЛЯНСКИЙ РАЙОН **6**
- ВАЛЕРИЙ ШЛЯГА: «НАРОВЛЯНСКИЙ КРАЙ УНИКАЛЕН, САМОБЫТЕН И УДИВИТЕЛЕН». Интервью председателя Наровлянского райисполкома Валерия Васильевича Шляга главному редактору журнала «Пралеска» Алесю Саченко **7**
- Л. Клышко. ГРИГОРИЙ КОРДИК: «ПОЛЮБИТЕСЬ, КАКОЙ НАШ ГОРОД!» Интервью с председателем райкома Белорусского профсоюза работников образования и науки Григорием Александровичем Кордиком **9**
- Е. Кирганова. ЖИВУТ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ **11**
- В. Кириленко. НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА **13**
- Л. Коршукова. ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ — ЧИСТОТА. Сценарий спектакля по ЗОЖ для детей дошкольного возраста **15**
- В. Павлюченко. ПО ДОРОГЕ К ДОБРОМУ ЗДОРОВЬЮ. Конспект занятия для детей старшего дошкольного возраста **17**
- Ж. Шовковая. КТО БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ? Физкультурный досуг для детей дошкольного возраста **19**
- В. Рудницкая. ДЛЯ РЕБЁНКА — СВЕТЛЫЙ РОДНИК **21**
- В. Фещенко, С. Прокопенко. ТЕБЕ ЗАМЕНЫ НЕТ! Сценарий праздника для детей дошкольного возраста **22**
- Г. Антаненка. ДА СКАРБАЎ РОДНАЙ СПАДЧЫНЫ **25**
- Г. Чуракова. ДА ВЫТОКАЎ ДУХОУНАЙ КУЛЬТУРЫ **27**
- Л. Стораж. ДЗІВЫ ЧАРОУНАГА КУФЭРКА. Фрагмент гурткавай работы **34**
- Л. Кражава. БЕЛАРУСКІЯ ВЯЧОРКІ. Сцэнарый свята для дзяцей дашкольнага ўзросту **36**
- Т. Лаворанка. БРУЦЬ, ПЕСЦІЦА КРЫНІЧКА. Аб некаторых падыходах да развіцця роднай мовы ў беларускамоўным дзіцячым садзе **38**
- О. Поник. МУЗЫКА — НАШ ПУТЬ К ДОБРУ И КРАСОТЕ **40**
- Л. Алексеенко. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ. Конспект интегрированного занятия по слушанию музыки для детей старшего дошкольного возраста **41**
- В ГОСТИ К МАТУШКЕ-ВОЛШЕБНИЦЕ. Конспект занятия по слушанию музыки для детей старшего дошкольного возраста **42**
- Л. Алексеенко, В. Дружинина, С. Прокопенко, Л. Кражева, Л. Сугак. «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!» Сценарий фестиваля детского творчества **43**

ДАКУМЕНТЫ

- О разъяснении основных аспектов организации оказания медицинской помощи в учреждениях образования **46**
- Инструкция о порядке финансирования в 2012 году части расходов иных организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, при реализации ими образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью за счёт средств местных бюджетов **47**
- Комплекс мер по совершенствованию деятельности учреждений дошкольного образования по созданию условий безопасной жизнедеятельности воспитанников **48**

НАВУКА

- Е. Нестер. ОДАРЭННЫМ ВОСПИТАТЕЛЬ ДЛЯ ОДАРЭНЫХ ДЕТЕЙ **50**

ГОД КНІГІ

- Е. Пичуха. НАШИМ ДЕТЯМ. Рекомендации по организации уголка книги в группе **53**

- «БУСЛЯНКА». СЯМЕЙНЫ КЛУБ «ПРАЛЕСКІ» **55**

ЭТНАПЕДАГОГІКА

- Л. Няхай. КУПАЛЛЕ НАБЛІЖАЕЦЦА. Сцэнарый фальклорнага свята **56**

- С. Петрыман. КРАСАЧКІ КУПАЛЬСКІЯ. Сцэнарый фальклорнага свята для дзяцей старэйшай групы **57**

ЧЫТАНКА «ПРАЛЕСКІ»

- ВЕРШЫ МІКОЛЫ МЯТЛІЦКАГА **60**

- «АЛЕСЯ». ВЫПУСК ДЛЯ ЖАНЧЫН І ПРА ЖАНЧЫН **62**

- ЮРЫДЫЧНЫ КЛУБ **64**

На першай старонцы вокладкі: выпускнікі Дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці г.Нароўлі Валерыя ЧАРНЯК, Кірыла ШАПАРАУ, Дана КУДЗІН.

Матэрыялы ў рэдакцыю павінны быць набраны на камп'ютары, рысункі, фотаздымкі разборліва падпісаны з адваротнага боку. Абавязкова неабходна дакладна і поўна паведамляць сваё прозвішча, імя і імя па бацьку, паштовы індэкс, хатні адрас, тэлефон, пасаду, пашпартныя дадзеныя (стар. 31, 33 — серыя, нумар, калі і кім выдадзены, асабісты нумар грамадзяніна). Рукапісы па пошце не вяртаюцца. Аб'ём рукапісаў — не больш за 15 старонак фармату А4.

У адпаведнасці са сваім Статутам рэдакцыя пакідае за сабой права на рэдагаванне, скарачэнне матэрыялаў, змену іх загаловаў і не вядзе пераліску з аўтарамі. Пункт погляду рэдакцыі не заўсёды супадае з пунктам погляду аўтараў. У адпаведнасці з законам аб друку, за дакладнасць прыведзеных у публікацыях фактаў і цытат адказнасць нясуць аўтары. Тых, хто звяртаецца ў «Юрыдычны клуб», просім кортака і дакладна паведамляць сутнасць пытання, свой адрас, тэлефон. Пераносы некаторых слоў зроблены паводле магчымасцей камп'ютара.

У выпадку паліграфічнага браку звяртацца ў РУП «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», пры непастаўцы часопіса — у аддзяленне сувязі.

Матэрыялы, якія маюць рэкламны характар, пазначаны значком (P). За змест рэкламы адказваюць рэкламадаўцы. Рэклама ў часопісе можа змяшчацца на замежнай мове. Цэны на рэкламу дагаворныя.

?

?

2010–2012

?

19

« » « » « »

30

2011–2015

()
-18001 2009

2011

2008

90

483

5

6

« »

84

479
115

?

9 10% ()
1 25% 2012 50%

29 2011

2011

2012

47
47
264

?

M

« »
?

2011 15%
7500

2010-2015

M 1 2012
2011

2010

1 2010

90 « » - - ?

2012 -2009» « - -

« -2011» - -

« 1 . » - -

! - - 90 - -

« » « » « - -

11 2011 - - « 2 . » « - -

(- !» : « » - -

«) « , - -

- - ! ? - -

1. - - ? - -

8. - - 7 - -

2 - » - -

3 « 2009 3186 (42%) 7498 - - ?

28, - - 3 854 (51%) - -

4 « « » ? - -

5 « - 16 - -

- » - -

6 « 97 . » - - ? - -

7 « » - -

8 « - 4 . » - -

9 « - ? - -

2» - -

10 « 1 . » - -

11. « - « » - -

12 « 75 . » - -

13 « - 118 - -

» - - !

Сумесная акцыя

рэдакцыі часопіса «Пралеска»
і Беларускага прафесійнага саюза
работнікаў адукацыі і навукі па рэгіёнах,
якія пацярпелі ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС



Возрождение: Наровлянский район

**Не знішчым мы, не страцім, не згубім
сваіх лугоў, азёр, лясоў.
І родны край, і мову не разлюбім.
У кожным сэрцы гэты дзеяслоў.**

Віктар ГАРДЗЕЙ

Уважаемые читатели, сегодня мы предлагаем вам очередную подборку материалов, посвящённых возрождению территорий, которые пострадали от техногенной катастрофы на ЧАЭС. Да, прошло уже 26 лет после этой весьма печальной страницы в нашей истории, а свет той чёрной звезды по-прежнему напоминает о себе. Навряд ли он когда-нибудь забудется, особенно теми, кто до сих пор его ощущает в своей жизни и деятельности. По официальным данным, сегодня в зонах радиоактивного заражения находится 2 396 населённых пунктов, в которых проживает 1 141 747 человек, в том числе 216,9 тыс. детей. Сколько же деревень и посёлков не существует вообще, а сколько остаётся вымершими призраками-свидетелями страшной трагедии на белорусской земле! Чернобыль чёрною былою, как бездушным молохом, прошёлся по судьбам и сердцам миллионов людей. Кто-то из них тяжело заболел, кто-то преждевременно ушёл из жизни, кто-то навсегда лишился родного крова, земли своих предков...


Между тем последствия аварии преодолеваются — и самой природой, и государством, и людьми. Вот лишь два красноречивых примера. В 1986 году цезием-137 было загрязнено 23% территории Беларуси, теперь же в результате самоочищения земель — 14,5%. На ликвидацию последствий катастрофы только в прошлом году в соответствии с Государственной программой было выделено и полностью освоено 1 305,0 млрд рублей. Особое внимание уделяется детям — для них организовано бесплатное питание, все они имеют возможность каждый год проходить курс углубленного медицинского осмотра, санаторно-курортного лечения и оздоровления. Эта деятельность высоко оценена авторитетными международными экспертами, в том числе двадцатью японскими делегациями, посетившими Беларусь после аварии на АЭС «Фукусима-1» для изучения опыта преодоления последствий аварии на ЧАЭС.

Главная цель всех принимаемых ныне государственных и локальных мер — перориентация массового сознания на активное личное участие в возрождении потерпевших территорий, на потребности развития своего региона. О том, как это происходит в Наровлянском районе, рассказывают публикации данного номера журнала «Пралеска». И начинаем мы с беседы с председателем Наровлянского райисполкома Валерием Васильевичем Шляга, отличником образования, лично глубоко пережившим чернобыльскую катастрофу и её последствия в своём районе.

Напомним, что в 2011 году в журнале мы представили Ветковский район Гомельской области (№ 4) и Лунинецкий район Брестской области (№ 8).

Н, САМОБЫТЕН И УДИВИТЕЛЕН»

Интервью председателя Наровлянского райисполкома Валерия Васильевича Шляга главному редактору журнала «Шралеска» Алесю Саченко.



20
 (10
);
 5 (20
);
 3 (15
);
 26
 100%
 ?
 36 30
 28
 2010-2015
 2020
 « »?
 20
 (20);